



# УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ "Залатая літара" ў намінацыі "Найлепшая шматтыражная газета"

31 мая 2010 года, № 10 (2026)

## HI-TECH

НДІ прыкладных фізічных праблем БДУ імя А.Н. Сеўчанкі ўзнагароджаны дыпламам на выставе "БелПрэмЭнерга" за новую распрацоўку "Расходамер-лічылнік газу ультрагукавы СGT5" лабараторыі інфармацыйна-вымяральных сістэм (загадчык – кандыдат тэхнічных навук Анатоль Раманай).

## УЛЬТРАГУКАВАЯ СЕНСАЦЫЯ

Гэта прыбор упершыню дэманстраваўся ў рамках Беларускага прамысловага форума і выклікаў вялізную цікавасць у спецыялістаў.

Усяго ж БДУ прадставіў каля 50 навукова-тэхнічных распрацовак па асноўных кірунках экспазіцыі: рэчывы, тэхналогіі, абсталяванне ў прамысловасці; кантрольна-вымяральная і дыягнастычная апаратура; прыборы і сістэмы ўліку і рэгулявання спажывання цяпла, вады, газу; абсталяванне і сістэмы для забеспячэння бяспекі на вытворчасці.

У дзень адкрыцця выставы з навукова-тэхнічнай прадукцыяй БДУ азнаёміўся прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі. Прадставіў іх першы прарэктар БДУ Міхаіл Жураўкоў.

У рамках выставы было таксама праведзена больш за 40 перамоў з патэнцыйнымі партнёрамі. Асабліва зацікавілі наступныя кірункі прыкладных даследаванняў, якія ажыццяўляюцца ў БДУ: распрацоўка ультрагукавых лічылнікаў газу, вадкасці; тэхналогіі, матэрыялы і рэагенты для адчысткі вады; тэхналогія атрымання дызельнага біяпаліва з рапсавага алею; распрацоўка аўтаматызаваных комплексаў па вытворчасці вырабаў з пенаполіурэтанаў; стварэнне тэрмаўстойлівых клеявых кампазіцый.

Выстава "БелПрэмЭнерга" прайшла з 11 па 14 мая ў выставачным цэнтры "БелЭкспа" на пр. Пераможцаў, 14.



Святлана КУЛЕШ, спецыяліст сектара выставачнай дзейнасці

## ПА ДОСВЕД

## СКІФ ПАД ПРЫЗМАЙ

Курсы "Сучасныя суперкампутарныя сістэмы" пачалі працу 17 мая на геаграфічным факультэце БДУ.



Адкрылі мерапрыемства першы прарэктар БДУ прафесар Міхаіл Жураўкоў і дырэктар ЦІТ Юрый Варатніцкі.

Новыя курсы адрасаваны выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, аспірантам і магістрантам факультэтаў прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, радыёфізікі і электронікі, механіка-матэматычнага, хімічнага і фізічнага, а таксама слухачам Цэнтра інфармацыйных тэхналогій БДУ. Заняткі праводзілі супрацоўнікі Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі. Мэта курсаў – навучанне сучасным кампютарным сістэмам для ўкаранення іх у навучальны і навуковы працэс.

Заняткі разлічаны на 2 тыдні па 6 гадзін у дзень (84 гадзіны). Курсы арыентаваны на сістэмных адміністратараў. У верасні плануецца арганізаваць аналагічныя заняткі для карыстальнікаў.

Нагадаем, што суперкампутарны цэнтр БДУ быў урачыста адкрыты 12 лютага ў галоўным корпусе Белдзяржуніверсітэта. У яго аснове – звышпрадукцыйны суперкампутар "СКІФ К-1000-05", распрацаваны сумесна навукоўцамі Беларусі і Расіі ў рамках міждзяржаўнай праграмы "Суперкампутарная ініцыятыва «Фенікс»". "Разумная машына" створана для правядзення навуковых даследаванняў і інжынерных разлікаў. Новыя лічбавыя магутнасці дазваляюць аператыўна аблічваць любыя праекты: ад пабудовы складаных атмасферных картаў да праектавання звышскладаных механічных або электронных вузлаў.

Усталяванне ў БДУ такога суперкампутара дазволіць стварыць на яго базе вузел нацыянальнай і міжнароднай сетак размеркаваных вылічэнняў – ГРІД-сетак – інфраструктуру, аб'яднаную мноствам рэсурсаў розных тыпаў, якая прыходзіць на змену Інтэрнэту з яго web-паслугамі.

Ларыса ПЕТРАВЕЦ

## Чытайце ў нумары:

### РАСКОША РАЗУМЕННЯ

Тыдзень англійскай мовы прайшоў сёлета ў БДУ з асаблівым размахам

Стар. 2

### САНДРУЖЫНА БДУ: БЕЗ ПАНІКІ!

Каманда БДУ ў складзе студэнтаў геаграфічнага факультэта заняла другое месца на спаборніцтвах сярод санітарных дружных арганізацый Маскоўскага раёна сталіцы

Стар. 3

### У СВАЁЙ ТАЛЕРЦЫ

Мінскі адкрыты фестываль студэнцкага кіно і відэа "Кінагрань" у чацвёрты раз зладзілі Студэнцкі гарадок БДУ і аддзел па справах моладзі Мінгарвыканкама

Стар. 4

## Весткі з рэктарата

СУСТРЭЧА рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі з замежнымі аспірантамі і магістрантамі адбылася 21 мая ў зале пасяджэнняў Вучонага савета.

Рэктар выступіў з прэзентацыяй нашай ВНУ і распаўёў пра перспектывы і праблемы міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў. Мерапрыемства прайшло ў рэчышчы агульнай палітыкі БДУ, накіраванай на пашырэнне міжнароднай дзейнасці і ўкараненне сістэмы менеджменту якасці ў адукацыйны працэс. На сёння ў Беларускам дзяржаўным універсітэце навучаецца 79 замежных аспірантаў і 100 магістрантаў.

НЯДАЎНА прызначаны Надзвычайны Паўнамоцны Пасол Балгарыі ў Беларусі Захары Радукаў наведаў наш універсітэт 20 мая.

Мэта візіту – знаёмства з БДУ і дасягненне ўзаемаразумення з кіраўніцтвам ВНУ ў справе супрацоўніцтва. Акрамя таго, дыпламат прапанаваў навучэнцам БДУ магчымасць дзвюх стыпендыяў у магістратуру па еўрапейскай тэматыцы ў Новым балгарскім універсітэце.

ПЫТАННІ навучання іракскіх студэнтаў у нашым універсітэце, а таксама перспектывы двухбаковага супрацоўніцтва абмеркаваны 20 мая на сустрэчы першага прарэктара БДУ Міхаіла Жураўкова з Часовым Павераным у справах Пасольства Рэспублікі Ірак у Рэспубліцы Беларусь доктарам Мунадэлем Акефам Хамудзі і консулам пасольства Махірам Хадзі.

## СУПРАЦОЎНІЦТВА

## ПАРЫТЭТНАЕ НАВУЧАННЕ: МІНСК–ЧАНЧУНЬ

Дадатковае пагадненне да дамовы аб акадэмічным супрацоўніцтве паміж Беларускам дзяржаўным універсітэтам і Чанчуньскім інстытутам міжнароднай камерцыі (Кітай) падпісана 13 мая ў Мінску.


Подпісы пад дакументам паставілі прарэктар БДУ па вучэбнай рабоце Уладзімір Ключня і рэктар Чанчуньскага інстытута міжнароднай камерцыі Лі Чан. У цырымоніі прынялі ўдзел таксама з боку БДУ дэкан філалагічнага факультэта Іван Роўда, дырэктар Інстытута журналістыкі Сяргей Дубовік, намеснік дэкана ФМА Андрэй Русаковіч і намеснік начальніка ўпраўлення міжнародных сувязяў Вадзім Рэзнікаў. У пагадненні абумоўлена сумеснае навучанне кітайскіх студэнтаў па такіх спецыяльнасцях, як "Руская філалогія", "Міжнародная журналістыка" і "Менеджмент у сферы міжнароднага турызму". Нашым партнёрам перададзены навучальныя планы па адпаведных дысцыплінах.

Падпісаная ў 2006 г. дамова з Чанчуньскім інстытутам міжнароднай камерцыі прадугледжвала 2-гадовую падрыхтоўку кітайскіх студэнтаў у роднай ВНУ і потым 3-гадовае навучанне ў Беларускам дзяржаўным універсітэце. Зараз жа, у ад-

паведнасці з новым Законам аб вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь, да гэтай схемы для іх дадасца яшчэ адзін год у магістратуры БДУ з атрыманнем дыплама магістра. У верасні ў Чанчуні па дадзенай праграме пачне займацца першы набор студэнтаў. Пасля стварэння ўстойлівых сувязяў у падрыхтоўцы спецыялістаў прадугледжваецца ў далейшым далучэнне да яе каля 75 кітайскіх студэнтаў у год.

Чанчуньскі інстытут міжнароднай камерцыі, заснаваны ў 2002 г., з'яўляецца прыватнай і афіцыйна прызнанай установай вышэйшай адукацыі ў правінцыі Цзылінь. Па даручэнні Міністэрства адукацыі КНР з 2004 г. ён рэалізуе праграмы сумеснай падрыхтоўкі бакалаўраў і магістраў з ВНУ Расіі і Беларусі.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ  
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА



Прарэктар БДУ Уладзімір Ключня і рэктар Чанчуньскага інстытута міжнароднай камерцыі Лі Чан змацоўваюць пагадненне

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

# Раскоша разумення

## ТЫДЗЕНЬ АНГЛІЙСКОЙ МОВЫ ПРАЙШОЎ З АСАБЛІВЫМ РАЗМАХАМ

*Кафедра англійскай мовы гуманітарных факультэтаў (загадчык – дацэнт Людміла Хвядчэня) ладзіць гэта свята міжмоўных дачыненняў штогод. Сёлета шчыравалі асабліва – важнасць ведання замежных моў усё расце, колькасць аўдыторных гадзін на іх вывучэнне ўсё скарачаецца... За тыдзень студэнты карысталіся спрэс англійскай мовай падчас конкурсаў, экскурсій, прэзентацый, семінараў, дыскусій і дэбатаў, круглых сталаў, віктарын, тэатралізаваных шоу, інтэлектуальных гульняў, алімпіяд, канцэртаў, абмеркавання фільмаў – пра запас, на год наперад.*

### СВЯШЧЭННАЯ

Апрача маштабнасці, яшчэ адна адметнасць цяперашняга "Тыдня" – уключэнне тэматычных імпрэз, прымеркаваных да Дня Перамогі. Так, на гістарычным факультэце дэбатавалі пра ўнёсак Беларусі ў перамогу, гутарылі падчас адмысловага ток-шоу пра тое, ці можа чалавецтва абысціся без войнаў (арганізоўвала "пацыфістаў" з ліку першакурснікаў дацэнт Жанна Голікава); на юрыдычным факультэце селі за "круглы стол", каб абмеркаваць ключавыя бітвы Другой сусветнай і праспяваць ваенныя песні па-англійску (тут камертон трымавала старшы выкладчык Таццяна Катамахіна). Да ўсяго, студэнты наведалі Хатынь і Лінію Сталіна. Нават

любоў да абранай прафесіі ў тэатральнай гасцёўні "Welcome to Belarus", дзе знайшлося месца і рыцарскаму фэсту, і нацыянальным танцам, старадаўняй музыцы, традыцыйнай беларускай кухні (разам з будучымі гісторыкамі завіхалася старшы выкладчык Людміла Туманова).


### SOME ACADEMIC ACHIEVEMENTS

Знайшлося на "Тыдні" месца і больш акадэмічным мерапрыемствам, такім як "Юрыдычныя чытанні", студэнцкія навуковыя канферэнцыі, што прайшлі на юрфаку. З дакладамі выступалі студэнты і магістранты, прытым у пасяджэннях поруч з выкладчыкамі замежных моў бралі ўдзел іх калегі "незамежнікі", якія валодаюць англ-

га факультэта – паказальна. Гэта адзіны факультэт, дзе дасюль захоўваецца ўступны іспыт па замежнай мове.

### ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ ЛАНЧ

Студэнты БДУ – інтэлектуалы, таму яны з цікавасцю паставіліся да прапанаваных "Тыднем" інтэлектуальных гульняў і віктарын. Кожная з дзей несла адбітак факультэта-арганізатара. Эканамісты прапанавалі сваю версію "Як стаць мільянерам", гісторыкі – віктарыну па гісторыі Беларусі і краін улюбёнай мовы, юрысты арганізавалі відовішча пад назвай "Інтэлектуальны ланч" (кшталту "Што? Дзе? Калі?") – другакурснікі саборнічалі ў веданні англійскай мо-



### ПАДЗЯКІ

Кафедра англійскай мовы гуманітарных факультэтаў дзякуе ўсім выкладчыкам за рупнасць у падрыхтоўцы "Тыдня англійскай мовы". Асабліва шчыравалі старшыя выкладчыкі Іна Трубаціна, Ірына Кудырка, Элеанора Рунцова, Людміла Туманова, Таццяна Катамахіна. Варта адзначыць і велізарны ўнёсак у правядзенне імпрэз тых, хто адказваў за арганізацыю працы на факультэтах: дацэнтаў Вольгу Васючкову (юрыдычны факультэт) і Святлану Вараб'ёву (гістарычны факультэт), старшага выкладчыка Людмілу Ціхаміраву (эканамічны факультэт) і старшага выкладчыка Яўгена Крылова (Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій).

актыўнічалі падчас семінара "Small and Big Secrets of Translation" (пад кіраўніцтвам старшага выкладчыка Зінаіды Паліенкі), а магістранты эканамічнага факультэта (на чале са старшым выкладчыкам Ларысай Хвашчэўскай) дэманстравалі добрае веданне гісторыі і культуры англамоўных краін на семінары "Publicly Speaking", які праводзіў Кіт Кікпатрык, выканаўчы дырэктар Інстытута інавацыйнага лідарства (Універсітэт Індыяны, ЗША). Другакурснікі гістфака (разам з Людмілай Тумановай) выправіліся ў рамантычнае падарожжа: з Амерыкі 30-х гадоў скіраваліся ў Вялікабрытанію, Ірландыю, Італію, Іспанію і іншыя краіны свету, пазнаёмілі гледачоў з нацыянальнымі традыцыямі і культурай наведаных месцаў. Але і аб радзімай старонцы душа баліць – сярод імпрэз правялі конкурс прэзентацый гістарычных месцаў і гарадоў Беларусі (пад пільным вокам выкладчыкаў Кацярыны Абрамчык і Валянціны Павалевай).

### А ШТО ДАЛЕЙ?

Закрыццём "Тыдня" стаў канцэрт, падрыхтаваны студэнтамі эканамічнага факультэта. Час і намаганні, выдаткаваныя на яго арганізацыю, энтузіязм удзельнікаў зрабілі канцэрт, па словах студэнтаў, самай яркай падзеяй факультэта ў гэтым навучальным годзе. Цікавасці да вывучэння мовы ў студэнтаў выявілася столькі, што арганізатарам даводзілася нават абмяжоўваць колькасць імпрэз на працягу "Тыдня".

Якую ролю граюць мерапрыемствы, падобныя да "Тыдня", пры выкладанні замежных моў у вышэйшай школе, ці дастаткова для кампенсацыі скарачэння гадзін вывучаць мову, хай сабе і такімі ўдарнымі тэмпамі і спосабамі, але раз на год, ці вернецца замежная мова ў цэнтр увагі і ў лік уступных выпрабаванняў у сувязі з заяўленай у нашым універсітэце інтэрнацыяналізацыяй адукацыі, – чытайце ў наступных нумарах "Універсітэта".

**Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ**

### ПОГЛЯД ЗНУТРЫ

Па словах намесніцы загадчыка кафедры англійскай мовы гуманітарных факультэтаў *Вольгі Васючковай*, арганізацыя падобных імпрэз распачынаецца задоўга да абвешчання даты старту моўнага свята – гэта працэс, у які ўцягваюцца ўсе факультэты, прытым выкладчыкі і студэнты працуюць разам: "Падчас гэтага «Тыдня» студэнты згуртоўваюцца вакол нас. Яны атрымліваюць магчымасць не толькі папрактыкавацца ў замежнай мове, але і адчуць сябе «ў матэрыяле», узяць у час падрыхтоўкі цэлы культурны пласт, выявіць свае творчыя здольнасці, паспытаць, што такое сцэнічнае выступленне... Да ўсяго, тут задзейнічаны новыя тэхналогіі і метадыкі – прыкладам, на канферэнцыю студэнты рыхтавалі прэзентацыі ў фармаце Power Point, што было і змястоўна, і цікава. Выхаваўча і адукацыйна каштоўнасць «Тыдня англійскай мовы» велізарная. А што студэнтам гэта трэба, што ім падабаецца – сведчаць водгукі, якія яны пакідаюць на сайтах факультэтаў".



*Энтузіязм арганізатараў і ўдзельнікаў зрабіў заключны канцэрт "Тыдня" самай запамінальнай падзеяй*

кіно глядзелі не абы-якое – дакументальнае, тэматычна адпаведнае і, натуральна, англамоўнае – "Great Debates" і "Khatyn", а потым займелі магчымасць выказаць усё, што думаюць наконце пабачанага. На мілай іх сэрцу замежнай мове.

### ЁСЦЬ ВЫБАР

Разнастайнасць імпрэз "Тыдня" радуе. Адных конкурсаў вунь колькі: конкурс газет (юрфак, эканамфак, ДІКСТ), перакладаў (юрфак, ДІКСТ), чытальнікаў (ДІКСТ), дэвізаў "Тыдня" (эканамфак). На юрфаку газетамі быў завешаны ўвесь хол трэцяга паверха – атрымалася каля 60 газет, і журы было няпроста вызначыць пераможцаў у прапанаваных намінацыях: "Найлепшы дызайн", "Змястоўнасць", "Творчы падыход", "Актуальнасць".

### ХТО НА ШТО ВУЧЫЎСЯ

Многія складнікі "Тыдня" прафесійна арыентаваныя. Прыкладам, студэнты-эканамісты зладзілі тэатралізаваную дзею пад агульнай назвай "Adventures in the Economic Wonderland": на сцэне актавай залы дзевяць гуртоў разыгралі "эканамічныя казкі", рымэйкі вядомых народных казак, дзе з гумарам закраліся сур'ёзныя эканамічныя праблемы: крызіс, беспрацоўе, інфляцыя і да т.п. Дэкарацыі, строй, музычнае суправаджэнне – прадуманасць да драбніц гарантавала поспех дзеі, якую нават анансавалі на СТБ.

Першакурснікі гістфака таксама не адставалі, прадэманстравалі сваю

лійскай мовай. Дэканы і іх намеснікі, якія віталі ўдзельнікаў канферэнцый, таксама часта ўцягваліся ў навуковыя дыскусіі, што надало працы секцый якасна новы ўзровень, дый усяму "Тыдню" – значнасці: тут запачаткавалася ўтварэнне адзінага адукацыйнага асяродку.

Алімпіяда па англійскай мове для першакурснікаў-гуманітарнаў сёлета мела універсітэцкі, а не кафедральны статус – да ўдзелу былі запрошаны студэнты ФФСН і журфака, што зноў жа падкрэслівае імкненне да аб'яднання розных ініцыятыў і ўмацавання міжкафедральных сувязяў.

Перамога сярод алімпіяднікаў-гуманітарнаў студэнтаў эканамічна-

вы і культурных традыцый англамоўных краін, і ўвесь тыдзень на сайце юрфака вялася віктарына "Who Knows Britain Best?". На самыя мудрагелістыя пытанні здолелі адказаць чацвёрта студэнтаў: Максім Храпавіцкі (1-е месца), Іна Драздова (2-е месца), Настасся Грачунік і Валерыя Вітушка (3-е месца).

### КАБ ЛЮБІЦЬ БЕЛАРУСЬ НАШУ МІЛУЮ...

...трэба спярша даведацца, хто як жыве па-за межамі. Краязнаўчая тэматыка працінала ўсе імпрэзы "Тыдня". Студэнты юрфака з цікаўнасцю наведалі Інфармацыйна-адукацыйны цэнтр амбасады ЗША ў Беларусі,

### ВОДГУКІ

#### **Варвашэня Кацярына, 2 курс, юрыдычны факультэт**

Я вельмі рада, што ў нас ва універсітэце ладзіцца Тыдзень англійскай мовы. Гэта сапраўдная падзея ў жыцці студэнтаў. Мерапрыемства праводзіцца вельмі цікава і весела. Студэнты актывізуюцца, і многіх проста не пазнаць. "Тыдзень" павінен працягвацца кожны год, бо ён матывуе студэнтаў да вывучэння англійскай мовы і развівае навыкі публічнага выступлення. Дзякуй нашым выкладчыкам за цудоўную арганізацыю гэтага мерапрыемства.

#### **Мінаева Алена, 2 курс, эканамічны факультэт**

Мне вельмі спадабаўся заключны канцэрт на эканамічным факультэце. Мы ўбачылі, колькі таленавітых маладых людзей у нас вучыцца. Эканамісты – супер! Вельмі спадабаліся прэзентацыі. Яны праводзіліся ў фармаце Power Point і мелі інтэрактыўны характар. Усе хлопцы і дзяўчаты добра падрыхтаваліся, выкарысталі арыгінальныя матэрыялы. Было прыемна ўсведамляць, што мы ўмеем самастойна працаваць, цікава, з карысцю бацьчы час.





